

Алена СВЕЧНІКАВА

Як граніўся «алмаз» — стагоддзе галоўнай бібліятэкі Беларусі

Большая частка гісторыі галоўнай бібліятэкі нашай краіны звязана з драматычным, трагічным XX стагоддзем. Гэта цяпер мы дзівімся маштабу і арыгінальнасці сучаснага будынка Нацыянальнай бібліятэкі і не ўспамінем, як усё пачыналася. А ўмовы былі няпростыя: толькі што адбылася Каstryчніцкая рэвалюцыя, скончылася Першая сусветная вайна і германская акупацыя, частка беларускіх зямель адышла Польшчы па Рыжскаму мірнаму даговору 1921 г. Людскія страты не паддаваліся падліку! Але трэба было выжываць, маладой краіне былі патрэбныя добрыя спецыялісты, а вялікая колькасць дарослых людзей, як сведчаць тагачасныя документы, была непісьменнай.

Дзяржаву не пабудаваць без ведаў, а веды сканцэнтраваныя ў кнігах. Тому пачалі актыўна развіваць сістэму адукацыі і яе падмурок — бібліятэкі.

Роўна сто гадоў таму бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта была ператворана ў Беларускую дзяржаўную і ўніверсітэцкую бібліятэку, і ўсе тыпаграфіі і літаграфіі рэспублікі сталі дасы-

лаць сюды па два экзэмпляры выдадзеных кніг. Так пачаў расці фонд, які тады налічваў 60 тыс. адзінак захоўвання, а ў наш час змяшчае каля 10,5 млн адзінак — друкаваных і рукапісных кніг, часопісаў, газет, мікракопій друкаваных выданняў, электронных дакументаў, дыскаў і пласцінак. Кожны год фонд бібліятэкі павялічваецца на 250 тыс. адзінак, але сховішча «алмазу ведаў» разлічана на 14 млн кніг і іншых матэрыялаў, таму да верхняй мяжы яшчэ далёка.

Калі ўсё толькі пачыналася, кіраўніцтву бібліятэкі трэба было вырашыць мноства задач: арганізація новыя аддзелы — ідэалагічныя (марксізму і савецкага будаўніцтва) і этнічныя (польскі, яўрэйскі і інш.), знайсці кампетэнтных супрацоўнікаў. Як бачна з запіскі загадчыка Беларускай дзяржаўнай і ўніверсітэцкай бібліятэкі I. Сіманоўска-га, з якой ён



Справа: Установлены в Белорусской Государственной Библиотеке и областной регистрацией всех прописанных почтовых высылок в пределах СССР.
В центре: Установлены в Белорусской Государственной Библиотеке и областной регистрацией всех прописанных почтовых высылок в пределах Белоруссии, ССРЛ и Польши.

Приложение к предложению о создании Белорусской Государственной Библиотеки и областной регистрацией всех прописанных почтовых высылок в пределах Белоруссии, ССРЛ и Польши.

В центре: Установлены в Белорусской Государственной Библиотеке и областной регистрацией всех прописанных почтовых высылок в пределах Белоруссии, ССРЛ и Польши.

ПРОСКРУПЛЕНИЕ

В области народного образования в условиях текущей войны является задача во взаимодействии грядущего населения. Основными задачами являются: 1/ создание базы для массового развития просвещения рабочих путем проведения взводного обучения и воинской подготовки среди рабочих; 2/ создание политических баз для индустриализации промышленности и сельского хозяйства путем развития проф.-технического образования, нового профилей, отрасли, средней и высшей профессий подготовки и переподготовки рабочей силы.



звярнуўся да праўлення БДУ ў 1923 г., не хапала бібліятэкаруў, якія б скончылі семінарыю ці хаця б курсы. Але ж адразу кіраўніцтва ўзяло курс на ўдасканаленне працы, развіццё бібліятэкі і навукова-бібліографічнай дзейнасці.

Першы рэктар БДУ, вядомы гісторык-славіст У. І. Пічэт, цалкам падтрымаяў ініцыятыву І. Сіманоўскага і адзначыў, што курсы бібліятэкаруў вельмі патрэбныя.

Неўзабаве бібліятэка атрымала свой першы будынак: ёй перадалі памяшканні царкоўна-археалагічнага музея на вуліцы Захар'еўскай, спраектаванага архітэктарамі В. І. Струевым і І. А. Фаміным у 1913 годзе (у той год святковалі 300-годдзе дынастыі Раманавых, таму будынак называють Юбілейным домам). Ён цудам ацалеў у гады Вялікай Айчыннай вайны, яго адрес: праспект Незалежнасці, 26.

У 1926 г. змяніўся статус установы: яна аддзялілася ад універсітэта і пачала называцца Беларускай дзяржаўной бібліятэкай. Яе фонд налічваў 300 тыс. экзэмпляраў.

У 1920-х гадах з'явіліся філіялы Дзяржаўной бібліятэкі ў буйных беларускіх гарадах — Віцебску, Гомелі, Магілёве. А мінскі філіял пры Доме ўрада з цягам часу стаў Прэзідэнцкай бібліятэкай Рэспублікі Беларусь.



Трэба адзначыць, што супрацоўнікам бібліятэкі ўдалося сабраць вялікую калекцыю кніг па беларусазнаўстве. Аснову гэтага збору склада асаўствая бібліятэка выдатнага вучонага-славіста, мовазнаўца Я.Ф. Карскага, які падарыў універсітэцкай бібліятэцы тысячи навуковых прац айчынных і замежных вучоных па этнографіі і славяназнаўстве. І ў другой палове 20-х гадоў мінулага стагоддзя Беларуская дзяржаўная бібліятэка ўжо мела некалькі аддзелаў: беларускі і яўрэйскі, медыцынскі і прыродазнаўчы, а таксама аддзел савецкага будаўніцтва. Мелася і сховішча стара-друкаў. Працавала тут і кніжная палата, якая вяла ўлік усіх выданняў, якія друкаваліся ў рэспубліцы.

Кніжны фонд усё павялічваўся, патрабаваліся новыя памяшканні, і на сваё дзесяцігоддзе бібліятэка атрымала цудоўны падарунак — канструктыўісцкі будынак, створаны выпускніком Вышэйшых мастацка-тэхнічных майстэрняў, архітэктарам Г. Л. Лаўровым. На першапачатковым чарцяжы бачна, што Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна павінна была мець яшчэ і вялікае кнігасховішча. Але не ўсе планы атрымалася здзеісніць.

Многія мінчане з настальгіяй успамінаюць Ленінку, якая размяшчалася на Чырвонаармейскай вуліцы. Надзвычай удае месца — у самым цэнтры, і ўсім жыхарам горада было зручна дабірацца да яе. Колькі тут працавала студэнтаў, спецыялістаў, вучоных! Колькі дыпломных работ і дысертаций тут напісана! Кадры старых кінахронік сведчаць, што чытальныя залы былі запоўнены заўсёды.

Калі на нашы землі прыйшла Другая сусветная вайна і Мінск быў амаль цалкам разбураны, ад бібліятэкі застаўся толькі будынак: абсталяванне было знішчана, бібліятэчны фонд моцна пацярпей — з двух мільёнаў адзінак заходуўвання засталося каля 320 тысяч.

Напрыканцы 1980-х гадоў быў распрацаваны праект новага будынка для сховішча ведаў. Але татальныя сацыяльна-палітычныя змены адклалі ажыццяўленне амбіцыйных планаў на пачатак XXI стагоддзя. Ажыццяўленне праекта архітэктараў М. К. Вінаградава і В. У. Крамарэнкі пачалося ў 2002 г., а ў 2006 г. сталіца атрымала сваю архітэктурную візітоўку — выразны знак, які цяпер асацыруеца з Мінскам. Уся Беларусь прымала ўдзел у будаўніцтве — хто непасрэдна як будаўнік, а хто як мецэнат.


Будаўніцтва такога спэцыялізаванага аб'екта мае свае складанасці: канструкцыя павінна быць надзвычай устойлівой, захоўваць цяпло і паставянную тэмпературу. Шкляны ромбакубаактэдр прынята называць «алмазам», але ён не толькі «алмаз», але і «тэрмас»: падтрымлівае патрэбныя кнігам асаблівы мікроклімат і тэмпературы рэжым ($18-21^{\circ}\text{C}$ пры $50-60\%$ вільготнасці). «Алмаз», ці, правільней кажучы, «брыльянт» (мінерал, які ўжо апрацаваны), моцны і устойлівы, таму што стаіць на пятнаццаціметровым фундаменце, які можа вытрымліваць землятрусы інтэнсіў-

насцю ў 6 балаў па шкале Рыхтэра. Будынак вагой каля 270 тыс. тон разлічаны на працяглую эксплуатацыю — 500 гадоў.

У працэсе будоўлі ўпершыню ў такіх маштабах у рэспубліцы было прыменена спайдэрнае шкленне — тэхналогія, якая абудоміла знешні выгляд будынка (дарэчы, шкло трывлекс — трохслойнае, вельмі надзейнае); упершыню прыменены пустацеляя фундаменты з цвёрдым арміраваннем; было распрацавана новае поліўрэтанавае ахоўнае пакрыццё «Полібетанокс», прыдумана высоўная канструкцыя апальбачнай сістэмы і г.д. Інавацыйнымі з'яўляюцца і медыяфасады — як дызайнерскі прыём і як рэкламна-камунікацыйны сродак. Ноччу рознакаляровыя агні медыяфасадаў бібліятэкі бачны нават з космасу.

Архітэктары і галоўны інжынер будаўніцтва Л. М. Шохіна былі ўзнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь.

Архітэктурная навацыя ўвайшла ў спіс самых арыгінальных будынкаў свету, а бібліятэка стала буйным сацыякультурным цэнтрам са шматлікімі функцыямі — адукацийнай, навуковай, выхаваўчай,



Біблія Ф. Скарыны. Чатыры Кнігі Царстваў. Прага, 1518. Фота К. Дробава



Скрутак Паморскі стараверскі. XIX ст. Фота К. Дробава

рэкрэацыйнай і нават палітычнай. Невыпадкова генеральны дырэктар Нацыянальной бібліятэкі А. Ю. Кніжнікава ахарактарызавала ўстанову як інфармацыйны цэнтр рэспубліканскага і міжнароднага значэння.

Сёння фонды Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ) налічваюць больш за 9,8 млн асобнікаў і з'яўляюцца ўніверсальнымі па змесце. Яны ўключаютцца друкаваныя выданні, рукапісы, мікракопіі дакументаў, электронныя і іншыя матэрыялы, створаныя як у Беларусі, так і за мяжой, больш чым на 80 мовах. Асаблівую каштоўнасць уяўляе паўмільённая калекцыя нацыянальных дакументаў (беларусістыкі) — выданняў, якія выйшлі на тэрыторыі Беларусі і за яе межамі на беларускай мове. Тут захоўваюцца першыя выданні класікаў беларускай літаратуры: В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча і інш. Шэраг факсімільных выданняў рэдкіх старажытных кніг: спадчына Францыіска Скарыны (21 том), Баркулабаўскі летапіс, Полацкае Евангелле і г.д.

Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі — адны з найбольш багатых і поўных у краіне. Фарміраванне фондаў ажыццяўляецца з 1921 г. Аснову склалі каштоўныя кніжныя калекцыі мацастырскіх і царкоўных бібліятэк, бібліятэк гімназій, асабістая зборы акадэміка Я. Ф. Карскага і прафесара Н. А. Янчука па беларусазнаўстве, этнографіі і літаратуры; прафесара К. Я. Грота па славяназнаўстве; прафесара К. К. Случэўскага па праве; П. Карнілава па гісторыі і беларусазнаўстве, а таксама дарункі найбуйнейшых бібліятэк Масквы і Пецярбурга.

З моманту заснавання бібліятэка стала атрымліваць два абавязковыя бясплатныя асобнікі беларускіх выданняў і адзін абавязковы бясплатны асобнік выданняў, якія выходзілі ў СССР (РФ) да сакавіка 1995 г. Нацыянальная бібліятэка Беларусі таксама з'яўляецца дэпозітарыем матэрыялаў ААН і іншых міжнародных організацый.

Назапашаны бібліятэкай найбагацейшы фонд пастаянна папаўняеца як за кошт абавязковага асобніка ўсёй дакументнай прадукцыі, якая выдаецца на

тэрыторыі Беларусі, так і шляхам закупак, падпісак, міжнароднага документаабмену, падарункаў. Штогадовы прырост фондаў НББ складае ў сярэднім 250 тыс. экз.

Асноўная частка фондаў размешчана на 10 паверхах фондасховішча. Звыш паўмільёна экзэмпляраў знаходзіцца ў фондах адкрытага доступу, у падсобных фондах чыталых залаў. Электронныя рэсурсы даступныя з аўтаматизаваных месцаў у НББ, частка — праз інтэрнэт. Напрыклад, цікавы інтэрнэт-праект «Кніга Беларусі XIV—XVIII стагоддзяў» дазваляе кожнаму ахвочаму пагартаць старонкі стародрукай і дакрануцца да гісторыі.

У бібліятэцы пастаняна праводзяцца рэспубліканскія і міжнародныя канферэнцыі, фестывалі, масавыя святы, сустрэчы з дзеячамі культуры. Шмат робіцца для выгоды гараджан: тут дзейнічае



прастора калектыўнага супрацоўніцтва — каворкінг, дзе ладзяцца групавыя адучыцці і культурна-асветніцкія мерапрыемствы, працуе фізкультурна-аздараўленчы комплекс з трэнажорнай залай і саўнай, рэстаран «Мегаполіс», кафэ, Музей кнігі і інш. Дзеці гуляюць і атрымліваюць новыя веды ў дзіцячым пакой, аматары мастацтва наведваюць цікавыя выставы (маецца 11 экспазіцыйных лакацый), палітыкі цэнтра камфартабельныя залы для правядзення міжнародных перамоў. Тысячы наведвальнікаў убачылі горад з аглядных пляцовак. Мінск з вышыні птушынага палёту — гэта надоўга запамінаецца!



Нацыянальная бібліятэка святкую сваё сцагоддзе. Яна пераражала ўсе радасці і нястачы разам з нашай краінай.

Роўна сто гадоў яна захоўвае культурную спадчыну, трансфармуеца і развіваеца.

Доўгага жыцця ёй! Любім і ганарымся.